

Аўтар
А. В. Баршчэўская

Медыцынская падрыхтоўка

11 клас

(35 г)

Новік, І. М. Медыцынская падрыхтоўка : вучэб. дапам. для 10–11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / І. М. Новік, Н. К. Калян, Ж. Э. Мазец. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2020.

№ урока і дата правядзення	Тэма ўрока, асноўныя пытанні зместу	Мэты вывучэння тэмы ўрока	Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасці	Матэрыял вучэбнага дапаможніка	
1	2	3	4	5	
Агульны догляд хворых і паражоных (13 г)					
1	1	<i>Догляд хворых і паражоных. Асноўныя прадметы догляду хворых</i> — Пяняцце догляду хворых і паражоных — Асноўныя прадметы догляду хворых, тэхніка іх прымянення	Вывучэнне правіл догляду хворых; азнаямленне з асноўнымі прадметамі догляду хворых	Уводная гутарка з дэманстрацыяй плакатаў і сродкаў догляду хворых (грэлка, кружка Эсмарха, судны падкладныя, мочапрыёмнік); выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 29
	2 3	<i>Тэхніка вымярэння асноўных паказчыкаў стану хворага</i> — Тэрмометр. Вымярэнне тэмпературы цела — Пяняцце «пульс» і яго вымярэнне — Вызначэнне частаты, рытму і напружання пульсу — Назіранне за дыханнем хворага — Падлік дыхальных рухаў — Пяняцце аб артэрыяльным ціску	Фарміраванне практычных уменняў і навыкаў вымярэння тэмпературы цела, артэрыяльнага ціску; вызначэнне частаты, рытму і напружання пульсу; падліку дыхальных рухаў	Тлумачэнне метадыкі вымярэння тэмпературы цела, артэрыяльнага ціску, пульсу і дыхання з дэманстрацыяй плакатаў і танометра; інструктаж па выкананні практычных работ; выкананне практычных работ; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па вы-	§ 30

Працяг

1	2	3	4	5	
	— Вымярэнні артэрыяльнага ціску — <i>Практычная работа № 1</i> «Вымярэнне тэмпературы цела. Падлік пульсу, частаты дыхання» — <i>Практычная работа № 2</i> «Вывучэнне тэхнікі вымярэння артэрыяльнага ціску»		мярэнні тэмпературы цела, пульсу, частаты дыхання і артэрыяльнага ціску; праца ў парах; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ		
2	4 5	<i>Цеплавя і халадовыя працэдур</i> — Паказанні і супрацьпаказанні цеплавых і халадовых працэдур — Пяняцце аб кампрэсе, гарчычніках, грэлцы і пузыры з лёдам — Тэхніка пастаноўкі кампрэсаў гарчычнікаў, грэлак — Прымяненне холаду (пузыр з лёдам, прымочкі) — <i>Практычная работа № 3</i> «Вывучэнне тэхнікі накладання гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузыра з лёдам»	Фарміраванне практычных уменняў і навыкаў па накладанні кампрэсаў, гарчычнікаў, грэлкі, пузыра з лёдам; вывучэнне асаблівасцей уздзеяння холаду і цяпла на кровазварот чалавека	Тэсціраванне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу з элементамі дэманстрацыі гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузыра з лёдам; інструктаж па выкананні практычнай работы; адпрацоўка тэхнікі накладання гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузыра з лёдам; выкананне практычнай работы; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 31
	6 7	<i>Шляхі ўвядзення лекавых рэчываў</i> — Шляхі ўвядзення лекавых сродкаў — Правілы выканання ін'екцый: падскурнай, унутрымышачнай — Магчымыя ўскладненні пры выкананні ін'екцый: інфільтрат, абсцэс, інфіцыраванне арганізма, эмбалія	Вывучэнне метадыкі і шляхоў увядзення лекавых сродкаў; авалоданне практычнымі ўменнямі і навыкамі па падскурным і ўнутрымышачным увядзенні лекавых сродкаў; вывучэнне магчымых ускладненняў пры выкананні ін'екцый	Тэсціраванне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; знаёмства з аснашчэннем для практычных работ; інструктаж па выкананні практычных работ; выкананне практычных работ, праца ў парах; адпрацоўка практычных навыкаў па падскурным	§ 32

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> — <i>Практычная работа № 4</i> «Вывучэнне ўстройства аднара- зовага шпрыца, яго падрыхтоўка і прымяненне» — <i>Практычная работа № 5</i> «Набыццё практычных навыкаў па падскурным і ўнутрымышачным увядзенні лекавых сродкаў» 		і ўнутрымышачным увя- дзенні лекавых сродкаў і выкарыстанні аднаразо- вага шпрыца; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	
8	<ul style="list-style-type: none"> <i>Асабістая гігіена хворых</i> — Пяняцце «асабістая гігіена» — Правілы падрыхтоўкі пасцель- най бялізны — Замена нацельнай і пасцельнай бялізны — Пролежні. Прафілактыка про- лежняў — Гігіена поласці рота, скуры, вала- соў — Прамыванне вачэй, вушэй, носа 	Фарміраванне ўяўлення аб асабістай гігіене хворага; вы- вучэнне асаблівасцей догля- ду поласці рота, скуры, вала- соў; вывучэнне асаблівасцей прамывання вачэй, вушэй і носа; навучанне спосабам папярэджання пролежняў	Індывідуальнае апытанне; гутарка з элементамі дэ- манстрацыі плакатаў; складанне памятки па до- глядзе скуры, носа, вачэй і валасоў хворага; адпра- цоўка практычных умен- няў і навыкаў па папярэ- джанні пролежняў	§ 33
9	<ul style="list-style-type: none"> <i>Гігіена зроку</i> — Асаблівасці гігіены зроку пад- летка — Правілы гігіены зроку — Комплекс практыкаванняў для органа зроку — Правілы работы за камп'ютарам 	Разгляд асаблівасцей гігіе- ны зроку; вывучэнне сут- насці прафілактычных ме- рапрыемстваў пры рабоце за камп'ютарам; азнаямлен- не з комплексам практыка- ванняў для органа зроку	Вуснае апытанне; тлумач- энне вучэбнага матэрыя- лу аб гігіене вачэй; праца з рознымі крыніцамі ін- фармацыі, дэманстрацыя плакатаў і мадэлі вока; складанне памятки «Як за- хаваць зрок пры рабоце за камп'ютарам»	§ 34

1	2	3	4	5
10	<ul style="list-style-type: none"> <i>Пяняцце аб лячэбным харчаванні хворых</i> — Рацыянальнае харчаванне — Лячэбнае харчаванне — Харчаванне хворых. Віды дыет — Харчовы рацыён — Кармленне хворых з лыжкі і па- ільніка — Прафілактыка авітамінозаў і гі- павітамінозаў 	Фарміраванне ўяўлення аб рацыянальным і лячэбным харчаванні; вывучэнне відаў дыет і асаблівасцей карм- лення хворых з лыжкі і па- ільніка; азнаямленне з мера- прыемствамі па прафілак- тыцы авітамінозаў і гіпаві- тамінозаў	Тлумачэнне паняццяў «ра- цыянальнае харчаванне» і «лячэбнае харчаванне» з дэманстрацыяй плакатаў; рашэнне сітуацыйных за- дач; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапа- можніка і запаўненне таб- ліцы «Арганічныя і неар- ганічныя рэчывы»; скла- данне харчовага рацыёну для хворага на грып	§ 35
11	<ul style="list-style-type: none"> <i>Псіхалогія паводзін хворага</i> — Псіхалагічныя асаблівасці паво- дзін хворага — Узроставыя асаблівасці і фізічны стан хворых — Тыпы рэакцыі чалавека на хва- робу — Правілы зносін з хворымі 	Фарміраванне ўяўлення аб псіхалагічных асаблівасцях паводзін хворага; вывучэнне ўзроставых асаблівасцей хво- рых, тыпаў рэакцыі чалавека на хваробу	Тэсціраванне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; праца ў групах па складанні пераліку псіхалагічных аса- блівасцей паводзін хворага, адпрацоўка навыкаў зносін з хворымі; удзел у дыскусіі па праблемных сітуацыях	§ 36
12	<ul style="list-style-type: none"> <i>Арганізацыя аказання медыцынскай дапамогі ў Рэспубліцы Беларусь</i> — Гуманітарная дзейнасць, асно- ватворныя прынцыпы Міжнарод- нага руху Чырвонага Крыжа і Чыр- вонага Паўмесяца — Беларускае Таварыства Чырво- нага Крыжа, дзейнасць у развіцці і рэалізацыі гуманітарнага права 	Фарміраванне ўяўлення аб асноватворных прынцыпах дзейнасці Міжнароднага ру- ху Чырвонага Крыжа і Чыр- вонага Паўмесяца, а такса- ма Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа	Дэманстрацыя прэзента- цыі; дэманстрацыя відэа- ролікаў аб дзейнасці Між- народнага руху Чырво- нага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа	§ 37; паўтарыць § 29–36

1	2	3	4	5
	— Дасягненні медыцыны ў Рэспубліцы Беларусь			
13	<i>Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме «Агульны догляд хворых і паражоных»</i>	Праверка ўзроўню засваення асноўных тэарэтычных і практычных ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных пры агульным доглядзе хворых і паражоных	Выкананне самастойнай работы	
Першая дапамога пры захворваннях (11 г)				
14	<i>Захворванні: сімптомы і першая дапамога</i> — Пяняці «першая дапамога» і «захворванне» — Мэты, задачы, значэнне першай дапамогі — Пяняцце аб сімptome і сіндроме захворванняў — Знешнія і ўнутраныя фактары, якія ўплываюць на ўзнікненне і развіццё захворванняў	Азняямленне з мэтамі і задачамі першай дапамогі; фарміраванне пяняця аб сімptome і сіндроме захворванняў; фарміраванне ўяўлення аб знешніх і ўнутраных фактарах, якія ўплываюць на ўзнікненне захворванняў	Тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб мэтах і задачах першай дапамогі; выкананне заданняў у шпытку для практычных работ; складанне пераліку знешніх і ўнутраных фактараў, якія ўплываюць на ўзнікненне і развіццё захворвання	§ 38
15	<i>Захворванні органаў дыхання</i> — Асноўныя сімптомы захворванняў органаў дыхання (востры бронхіт, пнеўманія, бронхіальная астма) — Першая дапамога	Фарміраванне ўяўлення аб агульных скаргах і сімптомах захворванняў органаў дыхання; азняямленне з асаблівасцямі першай дапамогі і доглядам хворых	Пісьмовае апытанне; дэманстрацыя плакатаў; рашэнне сітуацыйных задач; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы	§ 39

1	2	3	4	5
	— Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка захворванняў органаў дыхання		«Захворванні органаў дыхання»; выкананне заданняў у шпытках для практычных работ	
16	<i>Захворванні органаў кровазвароту: ішэмічная хвароба сэрца, інфаркт міякарда</i> — Ішэмічная хвароба сэрца (ІХС): прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога пры стэнакардыі, асаблівасці догляду хворых — Інфаркт міякарда: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых — Гіпертанічная хвароба: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых	Азняямленне з агульнымі прыёмамі захворванняў органаў кровазвароту (ішэмічнай хваробы сэрца, інфаркта міякарда, гіпертанічнай хваробы); вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры захворваннях органаў кровазвароту; разгляд асаблівасцей догляду хворых	Тэсціраванне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу з дэманстрацыяй плакатаў і мадэлі сэрца чалавека; рашэнне сітуацыйных задач; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па аказанні першай дапамогі пры стэнакардыі, інфаркце міякарда, гіпертанічным крызе	§ 40
17	<i>Інсульт</i> — Пяняцце «непрытомнасць» — Інсульт: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога пры стэнакардыі, асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка сардэчна-сасудзістых парушэнняў	Азняямленне з сімптомамі інсульта; вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры інсультце; фарміраванне ўяўлення аб прафілактычных мерапрыемствах па папярэджанні сардэчна-сасудзістых захворванняў	Вусныя апытанне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; рашэнне сітуацыйных задач; адпрацоўка практычных уменняў і навыкаў па аказанні першай дапамогі пры інсультце	§ 41

1	2	3	4	5
18	<i>Захворанні органаў стрававання: востры гастрыт, язвавая хвароба страўніка і дванаццаціперснай кішкі</i> — Асноўныя сімптомы захворанняў органаў сістэмы стрававання — Востры гастрыт: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых — Язвавая хвароба: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых	Азняямленне з агульнымі сімптомамі захворанняў органаў стрававання; вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры захвораннях органаў стрававання; разгляд асаблівасцей догляду хворых	Вуснае апытанне; аналіз экстрэмальных сітуацый; удзел у гутарцы; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запіўненне табліцы «Хваробы органаў стрававання»	§ 42
19	<i>Захворанні органаў стрававання: вострая пячоначная коліка; прафілактыка захворанняў органаў сістэмы стрававання</i> — Вострая пячоначная коліка: прычыны ўзнікнення, асноўныя сімптомы, першая дапамога, асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка захворанняў органаў стрававання	Азняямленне з сімптомамі вострай пячоначнай колікі; вывучэнне прыёмаў аказання першай дапамогі пры вострай пячоначнай коліцы; фарміраванне ўяўлення аб прафілактычных мерапрыемствах па папярэджанні захворанняў органаў стрававання	Выкананне тэставых заданняў; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу; рашэнне сітуацыйных задач; працяг самастойнай працы па запіўненні табліцы «Хваробы органаў стрававання» з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка	§ 43
20	<i>Захворанні органаў эндакрынай сістэмы</i> — Асноўныя прычыны і сімптомы цукровага дыябету — Аказанне першай дапамогі пры дыябетычнай коме	Фарміраванне ўяўлення аб асноўных прычынах і сімптомах цукровага дыябету; вывучэнне асаблівасцей догляду хворых на цукровы дыябет; разгляд сутнасці пра-	Рашэнне сітуацыйных задач; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб асаблівасцях догляду хворых на цукровы дыябет	§ 44

1	2	3	4	5
	— Асаблівасці догляду хворых — Правілы правядзення ін'екцыі інсуліну — Прафілактыка цукровага дыябету	філактычных мерапрыемстваў цукровага дыябету		
21	<i>Захворанні органаў мочавыдзяляльнай сістэмы</i> — Асноўныя сімптомы захворанняў мочавыдзяляльнай сістэмы — Захворанні органаў мочапалавой сістэмы: востры піеланефрыт, нырачная коліка, востры цыстыт — Першая дапамога — Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка захворанняў органаў мочавыдзяляльнай сістэмы	Фарміраванне ведаў аб прыметах і прычынах захворанняў мочавыдзяляльнай сістэмы; вывучэнне асаблівасцей працякання захворанняў мочавыдзяляльнай сістэмы; разгляд сутнасці догляду хворых і азняямленне з прафілактычнымі мерапрыемствамі пры захвораннях органаў мочавыдзяляльнай сістэмы	Апытанне з выкарыстаннем раздатчнага матэрыялу; тлумачэнне з элементамі дэманстрацыі плакатаў і мадэлі «Будова ныркі»; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запіўненне табліцы «Захворанні мочавыдзяляльнай сістэмы»	§ 45
22	<i>Радыяцыйнае паражэнне</i> — Паняцце аб радыеактыўнасці — Біялагічнае дзеянне іанізуючага выпраменьвання на арганізм чалавека — Вострая прамянёвая хвароба: сімптомы, першая дапамога, догляд паражонных хворых	Фарміраванне ўяўлення аб радыеактыўнасці; разгляд сімптомаў вострай прамянёвай хваробы; азняямленне з першай дапамогай і правіламі догляду паражонных хворых	Тэсціраванне; дэманстрацыя прэзентацый і плакатаў; адпрацоўка практычных уменняў і навывкаў па доглядзе паражонных хворых	§ 46

1	2	3	4	5
23	<i>Анкалагічныя захворванні: рак малочнай залозы</i> — Паняцце аб анкалогіі — Прычыны ўзнікнення — Асноўныя сімптомы і прынцыпы дыягностыкі пухлін — Рак малочнай залозы: асноўныя сімптомы, першая дапамога, догляд хворых	Фарміраванне ўяўлення аб анкалогіі; разгляд асноўных сімптомаў і прынцыпаў дыягностыкі пухлін; вывучэнне асаблівасцей догляду хворых	Вуснае апытанне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб анкалагічных захворваннях; праца з рознымі крыніцамі інфармацыі і тэкстам вучэбнага дапаможніка, запаўненне табліцы «Анкалагічныя захворванні»	§ 47
24	<i>Анкалагічныя захворванні: рак лёгкіх і рак страўніка</i> — Рак лёгкіх: асноўныя прычыны і сімптомы, першая дапамога, догляд хворых — Рак страўніка: асноўныя прычыны і сімптомы, першая дапамога, догляд хворых — Прафілактыка анкалагічных захворванняў	Разгляд прычын, сімптомаў, асаблівасцей аказання першай дапамогі і догляду хворых на рак лёгкіх, рак страўніка; азнаямленне з прафілактычнымі мерапрыемствамі па папярэджанні анкалагічных захворванняў	Выкананне індывідуальных заданняў; працяг работы па запаўненні табліцы «Анкалагічныя захворванні»	§ 48
Інфекцыйныя захворванні (11 г)				
25	<i>Эпідэмія, пандэмія, эпідэмічны ачаг, эпідэмічны працэс</i> — Эпідэмія і пандэмія — Эпідэмічны ачаг — Эпідэмічны працэс — Сучасныя метады і сродкі барацьбы з інфекцыйнымі захворваннямі	Разгляд сучасных метадаў і сродкаў барацьбы з інфекцыйнымі захворваннямі	Тэсціраванне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб сучасных метадах і сродках барацьбы з інфекцыйнымі захворваннямі	§ 49

1	2	3	4	5
26	<i>Імунітэт</i> — Імунітэт, віды імунітэту — Вакцыны і сывараткі	Сістэматызацыя ведаў аб імунітэце; вывучэнне значэння вакцын і сываратак у барацьбе з інфекцыямі	Самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка, запаўненне табліцы «Параўнальная характарыстыка вакцыны і сывараткі» і складанне схемы «Віды імунітэту»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 50
27	<i>Кішэчныя інфекцыі</i> — Паняцце «кішэчныя інфекцыі» — Брушны тыф: асноўныя сімптомы і асаблівасці догляду хворых — Дызентэрыя: механізм заражэння, крыніцы інфекцыі, асноўныя сімптомы і асаблівасці догляду хворых — Вірусны гепатыт (гепатыт А і вірусны гепатыт В): крыніцы інфекцыі, механізмы заражэння, асноўныя сімптомы і асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка кішэчных захворванняў	Фарміраванне ўяўлення аб кішэчных інфекцыях і шляхах перадачы ўзбуджальнікаў кішэчных інфекцый; вывучэнне сімптомаў кішэчных інфекцый; азнаямленне з правіламі догляду хворых; разгляд прафілактычных мерапрыемстваў па папярэджанні кішэчных інфекцый	Апытанне па картках з заданнямі; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб кішэчных інфекцыях; рашэнне сітуацыйных задач; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Кішэчныя інфекцыі»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 51

1	2	3	4	5
28	<i>Паветрана-кропельныя інфекцыі</i> — Крыніцы паветрана-кропельных інфекцый — Шляхі перадачы — Асноўныя сімптомы паветрана-кропельнай інфекцыі — Вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі: грып і ангіна — Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка паветрана-кропельных інфекцый	Фарміраванне ведаў аб крыніцах паветрана-кропельных інфекцый; вывучэнне шляхоў перадачы і асноўных прымет паветрана-кропельных інфекцый; азнаямленне з асаблівасцямі догляду хворых; разгляд мер па папярэджанні паветрана-кропельнай інфекцыі	Выкананне індыўідуальных заданняў; дэманстрацыя плакатаў, мадэлі гартані і прэзентацый; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліц «Інфекцыі дыхальных шляхоў», «Догляд хворых і прафілактычныя мерапрыемствы»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 52
29	<i>Дзіцячыя інфекцыі</i> — Паняцце аб дзіцячых інфекцыях — Крыніцы заражэння адром, ветраной воспай — Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы пры адры і ветраной воспе — Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка адру і ветраной воспы	Фарміраванне ўяўлення аб дзіцячых інфекцыях — адры і ветраной воспе; вывучэнне крыніц інфекцый, шляхоў перадачы і асноўных сімптомаў захворванняў; азнаямленне з асаблівасцямі догляду і прафілактыкай інфекцый	Вуснае апытанне; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб дзіцячых інфекцыях (адзёр і ветраная воспа) з дэманстрацыяй плакатаў; рашэнне сітуацыйных задач; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 53 (с. 217—219)
30	<i>Дзіцячыя інфекцыі (працяг)</i> — Крыніцы заражэння шкарлятынай і краснухай — Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы пры шкарлятыне і краснусе — Догляд хворых — Прафілактыка шкарлятыны і краснухі	Фарміраванне ўяўлення аб дзіцячых інфекцыях — шкарлятыне, краснусе; азнаямленне з крыніцамі інфекцый, шляхамі перадачы і асноўнымі сімптомамі захворванняў; разгляд асаблівасцей догляду хворых і прафілактыкі інфекцый	Тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб дзіцячых інфекцыях (шкарлятына і краснуха); самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Дзіцячыя інфекцыі»	§ 53 (с. 219—221)

1	2	3	4	5
31	<i>Туберкулёз</i> — Крыніцы інфекцыі — Шляхі перадачы і асноўныя сімптомы туберкулёзу — Формы туберкулёзу — Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка туберкулёзу	Разгляд прычын захворвання на туберкулёз; вывучэнне форм туберкулёзу; азнаямленне з асаблівасцямі догляду хворых на туберкулёз; разгляд прафілактычных мерапрыемстваў па папярэджанні захворвання	Тэсціраванне; вучэбная гутарка аб туберкулёзе; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і складанне схемы «Шляхі перадачы туберкулёзу»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 54
32	<i>Паражэнне скурных покрываў</i> — Паняцце аб педыкулёзе, каросце, мікраспарыі — Крыніцы інфекцыі — Шляхі перадачы — Асноўныя сімптомы пры педыкулёзе, каросце, мікраспарыі — Асаблівасці догляду хворых — Прафілактыка педыкулёзу, каросты, мікраспарыі	Азнаямленне з крыніцамі інфекцый, шляхамі перадачы, асноўнымі сімптомамі пры педыкулёзе, каросце, мікраспарыі; разгляд асаблівасцей догляду хворых і прафілактычных мерапрыемстваў пры паражэннях скурных покрываў	Выкананне індыўідуальных заданняў; тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб прычынах паражэння скурных покрываў з дэманстрацыяй плакатаў; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Захворванні скуры»; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ	§ 55
33	<i>Крывяныя інфекцыі</i> — Паняцце аб крывяных інфекцыях — Крыніцы заражэння, шляхі перадачы, асноўныя сімптомы сышнога тыфу, клешчавага энцэфаліту, лейшманіёзу — Асаблівасці догляду хворых	Вывучэнне крыніц заражэння, шляхоў перадачы, асноўных сімптомаў крывяных інфекцый; разгляд прыёмаў догляду хворых і прафілактычных мерапрыемстваў	Тлумачэнне вучэбнага матэрыялу аб асаблівасцях крывяных інфекцый; самастойная праца з тэкстам вучэбнага дапаможніка і запаўненне табліцы «Характарыстыка крывяных інфекцый»; складанне па-	§ 56

1	2	3	4	5
	— Прафілактыка крывяных інфекцый		мяткі аб паводзінах у лесе з мэтай папярэджання ўкусаў кляшчоў	
34	<i>Гельмінтозы</i> — Паняцце аб гельмінтозах — Крыніцы заражэння, шляхі перадачы, асноўныя сімптомы аскарыдозу, энтэрабіёзу, трыхацэфалёзу — Прафілактыка гельмінтозаў	Азняямленне з крыніцамі заражэння, шляхамі перадачы, асноўнымі сімптомамі гельмінтозаў; разгляд асаблівасцей прафілактыкі гельмінтозаў	Індывідуальнае апытанне; дэманстрацыя плакатаў і гутарка з выкарыстаннем пытанняў; выкананне заданняў у сшытках для практычных работ; складанне памяткі па папярэджанні заражэння чалавека гельмінтамі	§ 57; падрыхтавацца да кантролю ведаў
35	<i>Абагульненне і сістэматызацыя ведаў за курс 11 класа</i>	Праверка ўзроўню засваення асноўных тэарэтычных ведаў і практычных уменняў па курсе «Медыцынская падрыхтоўка» за 11 клас	Тэсціраванне; выкананне практычных нарматываў па аказанні першай дапамогі хворым	